

Некаторыя з Меравінгаў

Аляксей Валынец

Тэўдэрых II – 587-пасля 23.8.613 (забіты). Кароль Бургундыі (596-612 гг.), кароль Аўстразіі (612-613 гг.). Адзін з сыноў Хільдэберта II (кароль Аўстразіі 575-596 гг. і Бургундыі 595-596 гг.). Пасля смерці бацькі атрымаў у спадчыну Бургундыю і частку Аўстразіі (вобласці Сантуа, Эльзас, Тургаў). На пачатку кіравання падтрымліваў саюз са сваім братам, каралём Аўстразіі Тэўдэбертам II (596-612 гг.). У 600 г. яны разам хадзілі супраць караля Нейстрыі Хлотара II, у 602 г. – супраць баскаў. Каля 610 г. адносіны паміж братамі абвастраліся, што прывяло да міжусобіцы, у якой Тэўдэрых страціў аўстразійскія тэрыторыі. Аднак у 612 г. ён атрымаў перамогу над Тэўдэбертам пад Тулем і потым пад Цюльпіхам, у выніку чаго вярнуў страчаныя землі. Кароль Тэўдэрых загінуў у бітве з Хлотарам II (кароль Нейстрыі 584-629 гг., з 613 г. кароль франкаў).

Тэўдэберт II – 586-пасля траўня 612 (забіты). Кароль Аўстразіі (596-612 гг.). Адзін з сыноў Хільдэберта II. Пасля смерці бацькі атрымаў у спадчыну Аўстразійскае каралеўства акрамя Сантуа, Эльзаса і Тургаў. На пачатку кіравання меў хаўрус з родным братам Тэўдэрыхам II супраць іх агульнага стрыечнага брата Хлотара II. Каля 610 г. пачаў міжусобную вайну з Тэўдэрыхам і прымусіў таго саступіць Сантуа, Эльзас і Тургаў. У 611 г., у сувязі з інтрыгамі Тэўдэрыха, быў уцягнуты ў вайну з аварамі. У 612 г. Тэўдэрых разбіў Тэўдэберта каля Туля і Цюльпіха. Па загаду Тэўдэрыха

кароль Аўстразіі разам са сваімі сынамі быў узяты ў палон і забіты.

Гунтрамн – каля 530-28.03.592. Кароль Бургундыі (561-592 гг.). Сын Хлотара I (кароль той часткі франкскай дзяржавы, цэнтр якой знаходзіўся у г. Суасон 511-561 гг., кароль усіх франкаў з 558 г.). Гунтрамн атрымаў Бургундыю (рэзідэнцыя караля знаходзілася ў г. Арлеан) па падзеле 561 г., які адбыўся пасля смерці яго бацькі. Калі ў 567 г. памёр брат Гунтрамна Харыберт, пачалася міжусобная вайна паміж двума другімі братамі Харыберта Сігібертам I (кароль Аўстразіі 561-575 гг.) і Хільперыкам I (кароль Суасона 561-584 гг.) за падзел каралеўства нябожчыка. Гунтрамн спачатку спрабаваў выступіць як пасрэднік. З 575 г., калі быў забіты Сігіберт, паміж Гунтрамнам і Хільперыкам пачалася міжусобная вайна. У ёй бяздзетны Гунтрамн адстойваў інтарэсы усыноўленага ім Хільдэберта II, сына Сігіберта. У 584 г. Хільперык быў забіты, а яго ўдава Фрэдэгунда і сын Хлотар II былі ўзятыя Гунтрамнам пад абарону. У 585 г. Гунтрамн вярнуў Хільдэберту спадчыну яго бацькі Сігеберта. Па дамове ў Андэло 587 г. дзяржава франкаў была падзеленая паміж Гунтрамнам, Хлотарам II і Хільдэбертам.

